

Навіны для Беларусі

Нумар VII (кароткі)

4 ліпеня 2007 года



Office for a Democratic
Belarus

Нашай стратэгічнай мэтай заўсёды было пераканаць Раду ЕЗ і Еўракамісію ў неабходнасці больш настойлівай і ўпэўненай палітыкі ў дачыненні Беларусі

У нумары

Інтэрв'ю са старшынём дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю Богданам Кліхам 1-2

Вечар беларускіх фільмаў у Бруселі 3

СТАРШЫНЯ ДЭЛЕГАЦЫІ ЕўРАПАРЛАМЕНТА ПА СУВЯЗЯХ З БЕЛАРУССЮ БОГДАН КЛІХ: Амністыя ў ліпені стане тэстам палітычнай волі беларускага кіраўніцтва

Інтэрв'ю са старшынём дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю Богданам Кліхам (серыя: *Еўрапейская палітыка ў асобах*)

Для Богдана Кліха не цяжка пачаць ранак з размовы пра Беларусь нават тады, калі ён знаходзіцца ў адпачынку са сваёй сям'ёй. Ён з тых, хто лічыць паняцце “беларускі парламент” эўфемізмам і настойвае на тым, што беларускі рэжым – дыктатарскі. Польскі дэпутат вельмі сур'ёзна ставіцца да сваіх абавязкаў, ён паслядоўны ў сваіх выказваннях і дзеяннях, і калі яго высілкі будуць недарэмнымі, то перад усім дзякуючы яго настойлівасці.

- Спадар Кліх, Вам падабаюцца беларусы?

- Натуральна. Палякі і беларусы гістарычна і культурна вельмі цесна звязаныя, у наш шмат агульнага і лёсы падобныя, напрыклад, драматычны час XIX-XX стст. У палякаў ды беларусаў ёсць вельмі багатая спадчына, якой яны вельмі ганарацца, абадва нашыя народы цяжка назваць вельмі прагматычнымі. Натуральна, што мне падабаюцца беларусы, наша падабенства заўсёды матывавала мяне развіваць

адносіны з
вашай
краінай.

**- Вы часта
бываеце ў
Беларусі?**

- Раней дастаткова рэгулярна бываў. Мае палітычныя стасункі з Беларуссю пачаліся ў сярэдзіне 90-х гг., калі сумесна са Станіславам Шушкевічам і расійскім палітыкам Галінай Старавойтавай мы зладзілі семінар па дэмакратычным выбары для Беларусі. Гэта была мая першая непасрэдная сустрэча з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, першы досвед, знаёмства з сітуацыяй у рэспубліцы, які не супадаў з маімі ўяўленнямі пра яе. Так і ўзнікла мая цікавасць да краіны.

Пасля я займаўся беларускім накірункам у саюзе польскіх няўрадавых арганізацый *Grupa Zagranica*, які праз разнастайныя праекты абменьваўся з іншымі краінамі вопытам станаўлення дэмакратыі. Дзякуючы гэтай працы я пашырыў свае веды пра Беларусь, яе народ, беларускую апазіцыю. У 2002-2003 гг. у якасці намесніка старшыні



камітэта па знешніх сувязях польскага Сейма я дапамагаў арганізоўваць сустрэчы ў Польшчы з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і ўдовамі палітыкаў, якія зніклі. Дзякуючы гэтай працы я паглыбіў свае веды пра Беларусь, яе народ і апазіцыю. Вельмі карыснай была мая вандроўка на Беларусь у 2003 г. падчас выбараў у мясцовыя саветы – разам з іншымі польскімі дэпутатамі мы шмат ездзілі па краіне.

Апошні раз мне дазволілі ўезд у краіну ў 2004 годзе, у тым жа годзе я быў абраны прадстаўніком Польшчы ў Еўрапарламенце.

- Вы лічыце працу дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю эфектыўнай?

- Парадаксальным чынам, самае вялікае

Інтэрв'ю з Богданам Кліхам, працяг...

дасягненне дэлегацыі – гэта стратэгія Еўразвязу, што была абнародавана ў лістападзе 2006 г. Нашай стратэгічнай мэтай заўсёды было пераканаць Раду ЕЗ і Еўракамісію ў неабходнасці больш настойлівай, больш пэўнай палітыкі ў дачыненні Беларусі. Не сакрэт, што магчымасці Еўрапарламента ўздзейнічаць на ўнутраныя справы Беларусі абмежаваныя, Рада ЕЗ і Еўракамісія валодаюць большым наборам інструментаў. Так, прапанаваная стратэгія дэманструе ўражлівыя магчымасці супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Еўразвязам, дарожную мапу прынадлівых новых адносін і ўмовы іх развіцця.

- Не так даўно Рада ААН па правах чалавека адмяніла пасаду адмысловага дакладчыка па Беларусі, а што можна стаць з дэлегацыяй па сувязях з Беларуссю?

- У прынцыпе, з дэлегацыяй можна адбыцца ні што іншае, як змена палітычнага курсу. Пасля публікацыі стратэгіі ЕЗ, шматлікіх сустрэч з паслом Беларусі ў Бруселі Уладзімірам Сянько, пасля расколу ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пасля рашэння беларускага кіраўніцтва пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску, мы думаем пра магчымасць пераехаць у беларускую сталіцу, мы не выключаем і ўзнікнення дыялогу з боку Еўрапарламента. Калі дэлегацыя ўсё ж накіруецца ў Мінск, дык сустрэчы будуць запланаваныя як з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і двух лагераў беларускай апазіцыі, а таксама з сябрамі новых партый, напрыклад, Беларускімі зялёнымі, так і з прадстаўнікамі



адміністрацыі Прэзідэнта і так званымі беларускімі дэпутатамі. Нам неабходна больш інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, патрэбны дыялог з тымі, з кім мы яшчэ не мелі магчымасці яго весці. Але ўсё залежыць толькі ад Беларусі, на працягу апошніх гадоў нам або адмаўлялі ў візе, альбо мы не атрымлівалі адпаведнага дазволу, каб наведаць краіну. Мінск мусіць зрабіць важкія, сур'ёзныя крокі насустрач Захаду. Тэстам палітычнай волі беларускіх улад, іх гатоўнасці да збліжэння стане амністыя ў ліпені, якую яны могуць скарыстаць для вызвалення палітвязняў.

- Хіба афіцыйны Мінск яшчэ не робіць крокаў насустрач Захаду?

- Было зроблена некалькі адпаведных заяў, у прыватнасці

пра новую палітыку і адкрытасць у дачыненні Захаду. Крокі, якія б маглі пацвердзіць гэтыя словы, пакуль няма, самыя важкія з іх – згода на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі. Мы лічым, што гэтага недастаткова. У стратэгіі Еўразвязу ясна гаворыцца пра тое, што мы чакаем паляпшэння ў першую чаргу ў чатырох абласцях: вызваленне палітычных вязняў і стварэнне ўмоў для грамадскага дыскурсу (свабода слова, сходаў і аб'яднанняў). Пакуль гэтыя ўмовы не створаны, пра супрацоўніцтва размаўляць немагчыма.

- Спавод Кліх, Вы прывезлі б сваю сям'ю ў адпачынак у

Беларусь?

- З вялікім задавальненнем. Было б цудоўна правесці тыдзень у беларускай частцы Белавежскай пушчы. Яшчэ я шмат чаго чуў пра беларускі азёрны край. У вас вельмі прыгожая краіна!

Богдан Кліх нарадзіўся ў Кракаве. Скончыў Кракаўскі медыцынскі ўніверсітэт, у 1987 г. атрымаў ступень

Тэстам палітычнай волі беларускіх улад, іх гатоўнасці да збліжэння стане амністыя ў ліпені, якую яны могуць скарыстаць для вызвалення палітвязняў.

магістра гісторыі мастацтваў у Ягелонскім ўніверсітэце. 1989-1999 г. – дарадца магістра гісторыі мастацтваў у Ягелонскім

універсітэце. 1989-1999 – дарадца прадстаўніка Польшчы на ўступленні ў ЕЗ, 1999-2000 гг. – дарадца намесніка міністра нацыянальнай бяспекі, 2001-2004 гг. – сябра польскага сейма, дэпутат Парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы. З 2004 г. з'яўляецца дэпутатам Еўрапарламента, кіраўнік дэлегацыі па сувязях з Беларуссю. Богдан Кліх з'яўляецца таксама сябрам Інстытута міжнародных стратэгічных даследаванняў (Лондан).

21/06/2007

Пытанні задавала **Марына Рахлей**

Падрыхтавана “**Офісам за дэмакратычную Беларусь**”


“Офіс за дэмакратычную Беларусь” ладзіць паказ беларускіх фільмаў у Бруселі

Шаноўныя сябры!

Натхнёныя поспехам нашай красавіцкай інфармацыйнай вечарыны, “Офіс за дэмакратычную Беларусь” (Брусель) і Hanse-Office (Аб’яднанае прадстаўніцтва Гамбурга і федэральнай зямлі Шлезвіг-Гольштайн у Еўразвязе) запрашаюць вас на чарговы паказ фільмаў, які адбудзецца у чацвер, 12 ліпеня а 19.00. Гэтым разам вы пазнаёміцеся з радасцямі і нягодамі мінскай інтэлігенцыі, а таксама зможаце прасачыць за смешнымі авантурамі небаракі-жаніха ў Беларусі XIX-га стагоддзя.

У праграме вечара – паказы наступных фільмаў


Дакументальная стужка “**Маналогі**” рэжысёра Алега Дашкевіча, 2005 г., даўжынёй 30 хвілін, па-беларуску з ангельскімі субцітрамі);



камедыя “**Колер кахання**” рэжысёра Аляксандра Канановіча, 2005г. , даўжынёй 20 хвілін (па-руску і беларуску, таксама з субцітрамі).



Уваход вольны, прадугледжаны пачастунак.



Калі Вы жадаеце ўзяць удзел у вечарыне, калі ласка, зарэгіструйцеся да 10 ліпеня, даслаўшы ў “Офіс за дэмакратычную Беларусь” ліст на электронны адрас info@democraticbelarus.eu ці патэлефанаваўшы

+ 32 2 401 61 41 (42)

Мы ў Сеціве

www.democraticbelarus.eu